

УСТАНОВА АДУКАЦЫИ  
“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЛУНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІІ

БРЭСЦКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

УПРАЎЛЕННЕ ПА ФІЗЧНАЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРЦЕ і ТУРЫЗМЕ

**ЗАБАВЫ і ГУЛЬНІ ў КУЛЬТУРЫ  
ПРАВЯДЗЕННЯ ВОЛЬНАГА ЧАСУ  
ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА**

Брэст 2005

УСТАНОВА АДУКАЦЫИ  
“БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІИ

БРЭСЦКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

УПРАЎЛЕННЕ ПА ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРЦЕ і ТУРЫЗМЕ

## **ЗАБАВЫ і ГУЛЬНІ ў КУЛЬТУРЫ ПРАВЯДЗЕННЯ ВОЛЬНАГА ЧАСУ ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНІЦТВА**

Зборнік матэрыялаў міжнароднай  
навукова-практычнай канферэнцыі  
1–3 красавіка 2005 года

Брэст 2005

УДК 79.  
ББК 71.1

*Рэцензенты:*  
Доктар гісторычных навук, прафесар  
**А.А. Гарбацкі**  
Кандыдат палітычных навук, дацэнт  
**Я.У. Скакун**

*Рэдакцыйная камегія:*  
Кандыдат філософскіх навук, дацэнт  
**Ул. П. Люкевіч**  
Кандыдат філософскіх навук, дацэнт  
**П.П. Крусь**  
Кандыдат педагогічных навук, дацэнт  
**А.А. Зданевіч**

*Друкунца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета  
УД «БрДУ імя А.С. Пушкіна»*

**Забавы і гульні ў культуры правядзення вольнага часу  
гарадскага насельніцтва** [Тэкст] : зб. матэрыялаў міжнароднай  
навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 1-3 красавіка  
2005 года. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2005. – 224 с. – 115 экз.

ISBN 985-473-133-2.

У зборнік увайшли матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай  
канферэнцыі, якая адбылася на кафедры культуралогіі Установы адукацыі  
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 1-3 красавіка 2005  
года.

Аўтары надрукаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за  
граматычную правільнасць, падбор і дакладнасць прыведзяных фактаў,  
лічбаў, цытат, уласных назваў, прозвішчаў, іменаў і іншай інформацыі.

УДК 79  
ББК 71.1

ISBN 985-473-133-2

© Выдавецства УД “БрДУ  
імя А.С. Пушкіна”, 2005

выкладчыкаў у найбольш вядомыя мясціны Брэстчыны. У ходзе гэтых паездак, якія па сутнасці з'яўляюцца выязнымі заняткамі па гісторіі Беларусі, культурапалогіі і філософіі, наведваюцца культурна-гістарычныя помнікі нашага рэгіёну, і студэнты непасрэдна ля іх робяць кароткія даклады, паведамленні, распавядаюць аб канкрэтным аўтэкце (архітэктурныя помнікі, месцы вядомых падзеі, выдатныя асобы). У БДТУ робіць свае першыя крокі клуб велатурызму, асноўная ідэя якога змяшчаецца ў гарманічным спалучэнні актыўнага спосабу перамяшчэння і паглыблення краязнаўчых ведаў студэнтаў.

Выкладчыкі БДТУ, ветэраны веласіпеднага турызма, да ліку якіх адносяцца і аўтары гэтага артыкула, маюць багатыя вопыты пазнавальных падарожжаў па Беларусі і за яе межамі. Сярод іх веласіпедная экспедыцыя, якая паўтарыла шлях вядомага этнографа П. Шпілеўскага, які здзейсніў вандроўку праз Польшчу і Беларусь яшчэ ў 1851 г. Гэта велападарожжы па Славакіі, Швейцарыі і веламарафон з Брэста беларускага да Брэста французскага. Натуральна, што гэтыя вопыты, гэтае імкненне да познавальных вандровак неабходна перадаць маладому пакаленню. Першыя велаэсккурсіі з удзелам выкладчыкаў і студэнтаў, якія былі арганізаваны ў мінулым годзе, паказалі, што моладзь успрыняла гэты способ свайго фізічнага і інтелектуальнага развіцця з вялікім энтузіазмам.

In this article the role of tourism in modern live is examined. We are mentioning several trips where students from some polish towns took part. We are also offering sociological data concerning the interest of Brester students to trips and excursions, trying to estimate the role of country studying tourism in the education of young people.

1.Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej. Poznań. 2004.

### **Ул.П.ЛЮКЕВІЧ**

Беларусь, Брэст, УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна”

### **ФЕНОМЕН “ГУЛЬНІ ДЛЯ НАТОЎПУ”: ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ПЕРАЧЫТАННЯ Х.АРТЭГІ-І-ГАСЭТА**

*Філософія ганарыцца сваёй абсолютнай практычнай бескарыснасцю, дзяяко чы якой яна вызваліеца ад усялякай апекі сярэдняга чалавека; філософія ўсведамляе свою проблематичную сутнасць, і, падобна птушкам нябесным, радасна прымае лёс, не просіць ні пра аварону, ні пра ўвагу да сябе, ні пра пропаганду сваіх прынцыпаў.*

*Х.Артэга-і-Гасэт [1, 112]*

Спорт як від сацыяльной актыўнасці ў сучасным грамадстве выконвае самыя разнастайныя ролі. Ён забяспечвае шэраг найважнейшых функцый чалавечай жыццёвой дзейнасці, у тым ліку дзейнасці рухавай, кампенсаторнай, эмацыйнай і г.д. Разам з тым спорт ператварыўся ў велізарнае відовішча, а часам і шоў. Гэта дало магчымасць стварыць у ім глабальную сістэму маніпулявання. Справа датычыцца прадвызначаных вынікаў спаборніцтваў, дасягненняў асобных спартоўцаў.

Па шмат якіх прыкметах маніпуляцыя грамадскай свядомасцю прыпамінае вайну невялікай, добра арганізаванага і ўзброенага войска іншаземцаў супраць велізарнага мірнага насельніцтва, якое да гэтай вайны проста не падрыхтавана. Часам нават гаворыцца, што маніпуляцыя свядомасцю – гэта “каланізацыя свайго народу”. Паступова ў гэтай асаблівай вайне ствараліся сістэмы зброй, а затым, калі былі назапашаныя веды пра чалавека і яго паводзіны, узніклі дактрыны маніпулявання свядомасцю [гл. : 4]. Спорт не выключаецца з гэтай сістэмы. Хутчэй, наадварот, ён стаў выкарыстоўвацца ўсё больш актыўна і шырока.

Асаблівы аналіз з пункту гледжання на спорт як на гульню, а таксама як на спосаб забеспечэння правядзення вольнага часу вялікай колькасці гарадскога насельніцтва можа быць прасочаны на падставе звароту да творчасці іспанскага філосафа Хасэ Артэгі-і-Гасэта.

Выкарыстанне герменэтычнага метада даследавання дазваляе разглядзець пласт сучаснай культуры праз інтэрпрэтацыю яе як тэксту, які можа быць усپрынуты, асэнсаваны і пераасэнсаваны, а затым пэўным чынам трансліраваны. У сваім філософскім эсэ пад назвай “Паўстанне масы” Х.Артэга-і-Гасэт звяртае пільную ўвагу на тыя трансфармацыі, якія ўмклюваюцца ў грамадстве.

Перш за ўсё іспанскі філосаф прыходзіць да высновы пра тое, што ў єўрапейскім грамадскім жыцці да неабмежаванай улады прыходзяць масы. І гэты працэс харектарызуецца абсалютна як негатыўны, пра што сведчыць наступнае выказванне: “Паколькі масы ўжо па самой сваёй прыродзе не павінны і не могуць кіраваць асабістым існаваннем і чым больш кіраваць грамадствам, што азначае, што Еўропа перажывае зараз самы цяжкі крызіс, які толькі можа закрануць народы, нацыі і культуры” [1, 40]. Гэты крызіс датычыцца літаральна ўсяго: і інтэлектуальнага, і маральнага, і эканамічнага, і рэлігійнага жыцця, а таксама асаблівасцяў яго праяўлення. Развім з тым маюцца пэўныя цяжкасці аналізу гэтай з'явы, якая звязваецца з канцэнтрацыяй вялікіх колькасцей насельніцтва ў буйных гарадах, дзе вольных месцаў застаецца ўсё менш і менш. Аўтар прыходзіць да высновы, што мы маем дачыненне з натоўпам. Натоўп не ўзнікае з нічога, але ў сістэме сучаснай культуры ён становіцца відавочным, асабліва там, дзе знаходзяцца лепшыя месцы, дзе канцэнтруюцца самыя вытанчаныя

дасягненні чалавечай культуры, што раней прызначаліся толькі для невялікіх сацыяльных групаў – для меншасці [гл.: 1, 42]. “Натоўп” у адзінках сацыялагічнай тэрміналогіі адпавядае паняццю “грамадская маса”, якая, у сваю чаргу, складаецца з большасці і меншасці. Як падкрэслівае Х.Артэга-і-Гасэт, “маса – гэта натоўп людзей, якія не маюць асаблівых якасных адрозненняў... Маса – гэта “сярэдні чалавек” [1,42]. Можна паспрабаваць вылучыць “сярэдняга чалавека” і вызначыць ці з’яўляецца ён “чалавекам-масай”, альбо тым “... хто не можа ацаніць самага сябе, як з дрэннага, так і з добра га боку... гэта той, хто адчувае сябе “такім, як усе” і зусім не перажывае з-за гэтага. Яму падабаецца адчуваць сябе такім, як усе” [1, 43-44].

У грамадстве існавалі і існуюць самыя разнастайныя віды дзеянасці. Сярод іх маюцца і такія, выкананне якіх патрабуе адмысловай падрыхтоўкі і адпаведнага інтэлектуальнага ўзроўню. Гісторыя падае нам доўгую традыцыю падзелу сацыяльных роляў эліты і масаў. Але зараз, дзякуючы працэсам дэмакратyzациі, лібералізацыі, гуманізацыі і эманісіпацыі сітуацыя кардынальна памянялася. Масы і “чалавек-маса” пачалі дамінаваць у культуры. Гэта датычыцца не толькі палітыкі і эканомікі, але і той галіны, якая адносіцца да атрымання задавальнення. Спорт дазваляе яго атрымаць. Прычым, Х.Артэга-і-Гасэт трапна заўважае: “У цяперашні час мы прысутнічаем на свяце звышдэмакратыі, пры якой масы дзейнічаюць у абход законаў, ужываюць матэрыяльны ціск, навязваюць свае пажаданні і густы [1,46]... Сумняваюся, што ў гісторыі былі калі-небудзь часы, калі натоўпу ўдавалася так яўна і непрыкрыта задаваць тон у грамадскім жыцці, як у наш час... Характэрным для сённяшняга моманту з’яўляецца тое, што пасрэдніца, якая ведае, што яна пасрэдніца, мае нахабства паўсюль сцвярджаць і ўсім навязваць сваё права на пасрэдніцаў” [1,47].

Прэтэнзіі масы і чалавека-масы на атрыманне задавальнення залежаць ад шэрагу асаблівасцяў развіцця грамадства. Гісторыя пайтараеца ад старажытнарымскага “Хлеба і відовішчай!” да сучаснага маніпулювання грамадской свядомасцю. Усведамленне ўлады стварае пэўныя структуры для запаўнення вызначаных параметраў сацыяльнай актыўнасці натоўпу. Калі ў старажытнасці будаваліся амфітэатры і Калізей, то зараз паўстаюць стадыёны і палацы спорту. Спартыўныя чэмпіёны ператвараюцца ў багоў пры жыцці. Перамогі ў спаборніцтвах падаюцца як перамогі ў войнах, за якія ўзнагароджваюць дзяржаўнымі медалямі і ордэнамі, а паражэнні ператвараюцца ў нацыянальныя трагедыі.

Неабходна таксама дадаць, што падверглася змяненням іерархія маральных каштоўнасцяў. Яна паспытала на сабе ціск з боку масы і чалавека-масы. Як падкрэслівае Х.Артэга-і-Гасэт, “дастаткова звярнуць

увагу на энэргію, рашучасць і безсаромнасць, з якой сёння крочыць па жыцці кожны, і пры гэтым імкненца навязаць сваю думку, і ўварваць пабольш задавальнення” [1, 53].

Зразумела, што для чалавека, які жыве ў вялікім горадзе, магымасцяў атрымаць задавальненне і пазабавіцца існуе вялікае мніства. І менавіта спорт прапануе тут цэлы спектр падобнага роду прапазіцыяў. Прычым, калі задавальненні, гульні і забавы інтэрпрэтаваць як сацыяльную актыўнасць, і – “... гэта вымушанае, непазбежнае намаганне, што заўсёды дыктуеца неабходнасцю, наглядней за ўсё прайяўлецца ў дзейнасці, якую прынята называць працай, то лепшы прыклад бязмэтавага намагання дае спорт” [2, 138].

Інтэрпрэтацыя падыходу Х.Артэгі-і-Гасэта ў адносінах да выкарыстання спорту дзеля патрэбou маніпуляцыі масавай свядомасцю знаходзіць сваё адлюстраванне ў шэрагу сацыяльных феноменаў, сярод якіх не апошніяе месца належыць Алімпійскім гульням.

На думку гісторыка спорту Юрыя Тэпера, развіццё спартыўнай філасофіі можна пэўным чынам суаднесці з развіццём і функцыянаваннем Алімпійскіх гульняў. За апошнія сто гадоў яны трансфармаваліся неверагодным чынам. З пункту гледжання культуралогіі Алімпійскія гульні могуць быць прааналізаваны як аб'ект, што мае эффект скачка. Па меншай меры трох такіх скачкаў можна было назіраць у сучасную эпоху [гл.: 3].

Праўда, перш за ўсё неабходна было б прыпыніцца на постасці заснавальніка Алімпійскіх гульняў сучаснасці – французскага педагога барона П’ера дэ Кубертэна. І адказ на простае пытанне “Адкуль узяўся Алімпійскі рух?” можна было б сформуляваць наступным чынам: “Нарадзіўся ён як ідэя ў галаве аднаго француза, якому ўдаліся завершыць арганізацыйныя намаганні стварэннем міжнародных гульняў”. Сапраўды, алімпізм быў бы немагчымы без П’ера дэ Кубертэна, альбо каго іншага. Ён быў бы немагчымы без ідэі, якая магла ажыціць французскую легенду і зрабіць спектакулярны ўжытак з ведаў аб адкапаных археолагамі руінах Алімпіі. Праўда, такі просты адказ з’яўляецца вялікім спрашчэннем, таму што не тлумачыць ані глыбейшых крыніцаў кубертэнскага погляду, ані метадаў яго пераўтварэнняў з літаратурнай насталыгіі да ўтопіі, а з утопіі ў рэчаінасць. Звярот да творчасці Кубертэна не чыса перад усім ніякага эмоційнага тлумачэння, чаму з тых першых, няўклідовых спартовых фэстаў (якіх нагадвалі хутчэй стылістычныя якасці *belle époque* часу занядгу, чым размах экспрэсіі XX стагоддзя), мог развіцца ў адносна кароткі перыяд у самы магутны з вядомых у гісторыі сусветны рух, які здолеў на працягу ста гадоў прыцягнуць увагу мільярдаў гледачоў, пераінакшыць

бюджэты дзяржаў і ўпłyваць на жыццё мільёнаў заангажаваных у ім людскіх суб'ектаў.

Алімпізм без сумнення з'яўляецца еўрапейскім прадуктам, і з'яўляецца ў тым самым значэнні, у якім еўрапейскім адкрыццем лічыцца капіталізм, электрычнасць, дарвінізм, сімфонія і кіно. Алімпізм трапіў у гэты пералік у працэсе пераменаў у Еўропе, які пасля шырокага, амаль бязмежнага адкрыцця на свет, шукала ідэі, якая гэтую наяўнасць у свеце пацвердзіла, зафіксавала, а перш за ёсё працягнула развіваць яе намеры далей. Пасля Французкай рэвалюцыі стала ясна, што вяртанне да сярэднявечнай ідэі глабальнай рэлігійнай супольнасці будзе немагчыма. Хрысціянская экспансія ў прынцыпе закончылася з прычыны як глыбокіх падзелаў у межах парэфармацыйнага хрысціянства, так і з прычыны супраціўлення рэлігійных фармацый Блізкага і Далёкага Усходу (ад буддызму па іслам), а таксама ў сувязі з моцнымі лайцызацыйнымі (секулярызацыі, вызвалення ад упływu царквы) працэсамі ў самой Еўропе. Ідэя асветы і пазітыўісцкая ідэя ў місіі цывілізацыйнага прагрэсу аказаліся недастатковымі, і больш за тое малапрырабнымі для па-за еўрапейскіх культур. Аднабаковасць такога еўрапацэнтрычнага месіянізму паўстала ў яўнай апазіцыі да ёсё больш выразных пліоралістычных і ўніфармізацыйных (ад лац. uniformis – аднастайні; гіпотэза, паводле якой у геалагічным мінульым дзеянічай тყя ж сілы із той жа інтэнсіўнасцю, што і зараз) тэндэнцый. Перавагу атрымаў погляд, згодна з якім людзі ад прыроды з'яўляюцца роўнымі, не гледзячы на тое, што яны розныя. Такім спосабам у Амерыцы пазбавіліся ідэалогіі і практикі рабства, а ў самой Еўропе – рэліктаў феадалізму, асабліва перакананняў, што людзі маюць прывілеі адпаведна нараджэнню. Пліоралізм атрымаў не толькі індывідуалістычную санкцыю, але і грамадска-культурную, уніфармізм звязаўся да пачуцця чалавечай садружнасці. Нельга забываць, што перыяд, які выдаў неаалімпійскую ідэю, быў багаты на іншыя тэорыі і дактрыны і кіраваўся падобнымі высакароднымі перадумовамі. Дастаткова прыпомніць такія паняцці, як дэмакратыя, сацыялізм, сацыяльная справядлівасць, незалежнасць, самастанаўленне, дзяржава закону, талерантнасць і інш. [гл.: 5, 70-71].

Адначасова, аднак, адрадзіліся і ўзмацніліся тэндэнцыі цалкам супрацьлеглыя, якія паказвалі на дыялектыку сілы і гвалту, апафеозу змагання і перавагі заключных мэтай, адыходу ад прэсii парадку і кампрамісу. Перш чым з'явілася канцепцыя сусветнага стадыёну братэрства ў чыстай гульні, свядомасць еўрапейскіх эліт пераінакшылі погляды Г.В.Ф.Гегеля і К.Маркса, Ч.Дарвіна і Г.Спэнсера, Ф.Ніцшэ і З.Фройда, Ё.Хюізінгі і Х.Артэгі-і-Гасэта. Калі гаварыць шчыра, менавіта гэтыя канцепцыі здаваліся асабліва блізкія духу часу, адпавядалі

запатрабаванням ідэі задавальнення рэчаінасці такой, якая яна ёсьць, без квазіўпрыгожвання і камуфляжу. Рэчаінасць выцягнула з гэтых канцепцый найболыш практычныя высновы цяпер у нашым, ужо ХХІ стагоддзі: у сусветных войнах, рэвалюцыях, таталітарных рэжымах, гонках ўзбраенняй і масавых знішчэннях людзей. Калі філасофія і наука аказаўся *nolens volens* заангажаванымі бакамі працэсу рацыянальнага апанавання побыту, то трэба прызнаць, што выканалі яны ўдала катарактычную (ад грэц. *katarrhaktes* – прыстасаванне для гашэння вагання) і аслаблення ўдару, якія ўзнікаюць у машынах, вагонах і інш.) функцыю: не кармілі лёгкай для спажывання надзеяй, а выяўлялі пры дзённым святле невядомыя, патаемныя ці прыглушаныя якасці чалавечай натуры і законаў грамадскіх структур.

Калі вызначыць першы скачок, то ён увасабляеца ў паняці "алімпізм" спартыўна-педагагічнага праекта П. дэ Кубертэнса. Праўда, часам прыходзіцца адказваць на пыттанне: што тут пераважае – спартыўны ўхіл ці педагогічны. Менавіта П. дэ Кубертэн сформуляваў у агульных рысах алімпійскую ідею, якая, на ягоную думку, харктаравалася радасцю ад трэніроўкі, культуры і прыгажосці мускулаў, працай у імя сям'і, а больш дакладна – у непарыўным адзінстве гэтых элементаў.

Другі скачок мае самыя непасрэдныя адносіны да палітычнай сферы. Падставы да гэтага началі стварацца яшчэ да Першай сусветнай вайны. Але наймацнейшую сваю рэалізацыю гэтая тэндэнцыя знайшла пад час правядзення Алімпійскіх гульняў у Берліне ў 1936 годзе. Берлінская Алімпіяды была накіравана на тое, каб паказаць усюму свету моц і перавагі арыёрскай нацыі і культуры. Спорт тут быў поўнасцю падпарадкованы палітыцы. Мільёны масы з зачараванасцю назіралі за эстафетай алімпійскага знічу і за мастацкім конкурсамі, якія прапагандавалі на ўзроўні падсвядомасці ідэялогію фашызма: спорт ператвараеца ў палітычную акцыю.

Паступны, трэці, скачок звязаны з імем былога презідэнта Міжнароднага алімпійскага камітэту Хуана Антоніа Самаранча. Ён не толькі выцягвае МАК з фінансавага крызісу, але коштам камерцыйлізацыі спартыўнай дзеянасці і алімпійскага руху ператварае яго ў адносна кароткі час у найбагацейшую недзяржаўную міжнародную арганізацыю на свеце. Алімпійскія гульняі началі ператварацца ў шоў сусветнага маштабу. І калі паверабаваць зрабіць парадуннанне культуралагічнага парадку стварытынага грэцкіх гульняў з сучаснымі на падставе знакамітага кубертэніўскага выразу "О, спорт, - ты свет!", то зараз з поўным правам можна сказаць "Спорт, - ты такі самы, як свет" [гл.: 3].

Калі адштурхнуцца ад гэтага апошняга выказавання, то маніпулюванне масавай свядомасцю і "чалавекам-масай" знайшло свой

адбітак у ідэялагічным супрацьстаянні пад час халоднай вайны, калі савецкія, кітайскія, кубінскія і ўсходнегерманскія спартоўцы на разнастайных спартыўных спаборніцтвам паказвалі сваю перавагу над прадстаўнікамі буржуазных краінаў, што адначасова інтэрпрэтавалася як перавага марксісцка-ленінскай, марксісцка-маісцкай ці марксісцка-кастраўскай ідэялогіі і адпаведнага сацыяльна-еканамічнага ладу.

Калі ў 1980 годзе Масква атрымала права на правядзенне Алімпійскіх гульняў, то галоўнай мэтай гэтага планетарнага мерапрыемства было імкненне прадэмансстраўца ўсяму свету моц савецкай дзяржавы, рост эканомікі і росквіт дэмакратыі, - усё тое, што за мяжой выклікала вялікія сумненні. Зразумела, гэта павінна было ўвасобіцца ў адпаведныя спартыўныя вынікі: трэба было паказаць, што савецкім спартоўцам на свеце няма роўных. І сапраўды, удалося дасягнуць фантастычнай колькасці заваяваних залатых узнагарод – 80 разоў гучай гімі СССР. Праўда, вялікая палітыка сапсавала шмат якія задумы. На прыканцы 1979 года адбылася савецкая экспансія ў Афганістане, і некалькі дзесяткаў краін, сярод якіх наймачнейшыя спартыўныя дзяржавы ЗША, ФРГ, Японія, байкавалі маскоўскую Алімпіяду. Але для савецкага народу добра зрэжысераваныя Гульні дзякуючы татальнай прапагандзе праз сродкі масавай інфармацыі да сённяшняга дня засталіся яскравай дэмансстрацыяй перавагі сацыялістычнага ладу. Для пераважнай большасці людзей усе арганізацыйныя і эканамічныя хібы і пралікі засталіся па-за межамі ўвагі.

Асаблівае месца ў сістэме маніпулявання грамадскай свядомасцю сродкамі спорту займала колішняя Германская Дэмакратычная Рэспубліка. Краіна з насельніцтвам параднальным да колькасці жыхароў на Беларусі трывала займала пазіцыі лідэра ў сусветным спорце па шмат якіх пазіцыях. І мала хто тады адлаваў сабе справаздачу, якім чынам дасягаліся рэкордныя вынікі. Гэта зараз стала вядома, што ў ГДР шырокая практикавалася мэтанакіраванае прымяненне разнастайных медыцынскіх і генетычных прэпаратаў.

Маштабы гэтай злачыннай работы ў адпаведнасці з прынцыпам “мэта апраўдае сродкі” маюць самае непасрэднае дачыненне да сістэмы маніпулявання грамадскай свядомасцю. Пасля аўяднання краіны шмат якія таямніцы былі раскрытыя. У 2001 годзе кіраўнік спорту ГДР Манфрэд Эвалд судом Берліна быў абвінавачаны ў нанясенні шкоды здароўю спартоўцаў і асуджаны на 1 год і 10 месяцаў зняволення, а галоўны спартыўны лекар ГДР Манфрэд Хопнэр – на 1,5 гады ўмоўна. Дарэчы, Манфрэд Хопнэр быў выхаваны ў гады нацызму і цвёрда засвоіў адно з галоўных правіл: неабходнасць безумоўнага падпарадковання вышэйшым асобам і права распараджацца тымі, хто знаходзіцца на ніжэйшых

прыступках сацыяльнай лесвіцы. Былая ўдзельніца зборнай ГДР па лёгкай атлетыцы Інэс Гайпель напісала ў сваёй кнізе, што кіраўнікі партыі ведалі пра ўплыў спорту на нацыянальную гаднасць, пра ідэялагічнае значэнне спорту ў спаборніцтве дзвюх сістэм. У 1974 годзе быў нават прыняты спецыяльны дзяржаўны план, мэтай якога было ператварыць ГДР у вядучую спартыўную нацыю на свеце. “Дыпламаты ў блакітных трыко”, - як называлі спартоўцаў у ГДР, - павінны былі выконваць план па рэкордах. Быў арганізаваны пошук спартыўных талентаў, да работы з якімі падключаліся лепшыя трэнеры, навкоўцы-метадысты і фармаколагі, што распрацоўвалі строга засакрэчаную сістэму допінгаў, якая цэнтралізавана кантролівалася. Прымненне допінгаў пачыналася, напрыклад, для юных плывучых і гімнастак з 11-гадовага ўзросту. Па падліках Інэс Гайпель, у 1974-89 гадах допінгаваму ўздзеянню тайна было падвергнута больш за 10.000 асабаў. Трэба таксама адзначыць, што мноства распрацовак трэнераў і фармаколагаў ГДР было прададзена ці перавезена ў іншыя краіны, дзе яны сёня актыўна выкарыстоўваюцца, што зрабіла праблему допінга ў спорце глабальнай сацыяльнай проблемай [гл.: 3].

Такім чынам, ідэя Хасэ Артэгі-і-Гасэта пра маніпуляванне грамадскай свядомасцю праз спартыўную дзеянасць знайшла сваё увасабленне ў навейшай сусветнай гісторыі. Новы віток развіцця ў гэтым накірунку чакаецца пад час правядзення Алімпійскіх гульняў 2008 года ў Пекіне.

In this article based on creativity by the famous Spanish philosopher and theorist of culture Jose Ortega y Gasset the author considers the possibility of usage of the phenomenon of sport as one of manipulation with mass consciousness. In a modern society because of democratic transformations a great number of people has the access to the goods of civilization. However, historically combination of social differentiation ambiguously has an effect to this situation. The ruling elites with the help of sports try to fill in the vacuum of their free time, thus to give weights to “Panem et circenses” in modern socio economic conditions.

1. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // “Дегуманизация искусства” и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. – М.: Радуга, 1991. – С.40-228.

2. Ортега-и-Гассет Х. О спортивно-праздничном чувстве жизни (речь, произнесённая на собрании представителей Немецкого спортивного союза. – Нюрнберг, 6 февраля 1954 г.) // Философские науки. – 1991. – № 12. – С.137-152.

<http://www.svoboda.org/programs/otbe/>

[http://probib.narod.ru/social/karam\\_sozi/glava4.html](http://probib.narod.ru/social/karam_sozi/glava4.html)

3. Ліпец І. Пілеофія олімпізму. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Sportowe SPRINT, 1999. – 234s.